

УДК [341.251.1.-232.37]“18”=161.3

**ЗМЕНЫ Ў ПАЛІТЫЦЫ САВЕЦКАЙ ДЗЯРЖАВЫ
Ў СТАЎЛЕННІ Да ЦАРКВЫ І ДУХАВЕНСТВА Ў 1929 ГОДЗЕ
НА ПРЫКЛАДЗЕ ПОЛАЦКА-СЕБЕЖСКАЙ АБНАЎЛЕНЧАЙ ЕПАРХII**

B.B. БАРАНЕНКА
(*Полацкі дзяржсаўны ўніверсітэт*)

Даследуюцца змены ў дзяржсаўнай палітыцы ў адносінах да Царквы і духавенства ў 1929 годзе на прыкладзе Полацка-Себежскай абнаўленчай епархii. На падставе гісторыяграфічных і архіўных крыніц разглядаецца царкоўнае становішча, якое склалася на тэрыторыі епархii. У заканадаўчай сферы быў прыняты шэраг пастановоў, паводле якіх барацьба з рэлігіяй прыраўноўвалася да класава-палітычнай. Паказаны цяжкасці, з якімі прыйшлося сутыкнуцца духавенству і веруючым епархii: у адносінах да праваслаўнага духавенства ўжываліся такія метады, як арышты, дыскрэдытация, частыя пераводы святароў у розныя прыходы і г.д. Адной з прычын паслаблення абнаўленчага руху на Полаччыне і ў сумежных рэгіёнах Пскоўшчыны аўтар вылучае канфрантацыю паміж мясцовым духавенствам. Робіцца выснова, што ў канцы 1920-х гадоў адбываецца паступовае ўзмацненне жорсткасці дзяржсаўнай палітыкі ў адносінах да Царквы, надыходзіць працяглы этап сістэматычных ганенняў. Дзякуючы вынікам праведзенага даследавання ў навуковы зварот уводзіцца шэраг новых архіўных дакументаў, што з'яўляецца важным момантам для далейшых даследаванняў па гэтай тэмe.

Уводзіны. Пасля легалізацыі Часовага Патрыяршага Сінода пры мітрапаліце Сергii (Старагародскім) у 1927 годзе ўплыў абнаўленчества пачаў змяншацца. У канцы 1920-х гадоў сярод партыйнай эліты пачаліся спрэчкі наконт далейшых адносін паміж дзяржавай і рэлігіяй. Існавалі два варыянты: умераны і радыкальны. Прыхільнікі ўмеранага кірунку схіляліся да правядзення антырэлігійнай пра-паганды без дапамогі рэпресіўных мер. Дадзеную пазіцыю падтрымлівалі М.І. Бухарын, М.І. Калінін, А.У. Луначарскі, Л.І. Рыкаў. Радыкальны варыянт прадугледжваў поўнае знішчэнне царквы як адной з форм класавай барацьбы. На гэтых пазіцыях стаяў I.В. Сталін.

Непасрэднай прычынай для наступу на царкву стаў хлебанаўхтоўчы крызіс 1928 года. Пачалі гучыць аўбінавачванні ў адрас духавенства ў процідзеянні збожжанарыхтоўкам. Годам “вялікага пералому” становіща 1929 год, калі канчаткова згортваецца НЭП і пачынаецца калектывізацыя. Прадстаўнікам Царквы адводзіцца роля актыўнай контэррэвалюцыйнай сілы, якая выступае супраць мерапрыемстваў дзяржавы.

У 1929 годзе адбываецца паступовае ўзмацненне жорсткасці дзяржсаўнай палітыкі ў дачыненні да Царквы. Надыходзіць працяглы этап сістэматычных ганенняў не толькі на РПЦ, але і на ўсе канфесіі ў СССР. Перш за ўсё гэта выявілася ў закрыцці храмаў, нягледзячы на тое, да якой царкоўнай плыні яны належалі.

Палітычныя і сацыяльна-еканамічныя змены савецкай дзяржавы ў адносінах да праваслаўнага духавенства. Сакратарыят ЦК КП(б)Б указаў Полацкаму, Магілёўскаму і Бабруйскаму Акружным Камітэтам на недапушчальнасць нядбайных адносін да антырэлігійнай працы (на працягу 1928 г. не разглядалася ніводнага сталага пытання аб антырэлігійнай працы) [16, арк. 16].

Дваццаць чацвёртага студзеня 1929 года ЦК ВКП(б) разаслаў сакрэтны цыркуляр “Аб мерах па ўзмацненню антырэлігійнай працы”. У дадзеным дакуменце аналізавалася рэлігійная сітуацыя і вызначаліся задачы для дзяржаўных, гаспадарчых і грамадскіх арганізацый. Паводле дадзенага документа барацьба з рэлігіяй прыраўноўвалася да класава-палітычнай: “Усиление социалистического строительства, социалистического наступления на кулацко-нэпманские элементы вызывает сопротивление буржуазно-капиталистических слоев, что находит свое яркое выражение на религиозном фронте, где наблюдается оживление различных религиозных организаций, нередко блокирующих между собой, использующих легальное положение и традиционный авторитет церкви. Церковно-религиозные организации используют трудности социалистического строительства в целях мобилизации реакционных и малосознательных элементов страны и контрнаступления на мероприятия Советской власти и Компартии. Особое внимание ЦК обращает на то, что действия некоторых религиозных организаций усиливаются в последнее время даже в некоторых рабочих районах...” [11].

Восьмага красавіка 1929 года была зацверджана пастанова УЦВК і СНК СССР “Аб рэлігійных аўяднаннях”. Паводле пастановы катэгарычна забаранялася любая асветніцкая і дабрачынная дзеянасць, рэлігійным абшчынам дазвалялася толькі “отправление культов” у сценах “молитвенных зданий” [22, с. 250 – 261]. Духавенства было адхіленае ад удзелу ў фінансавых і гаспадарчых справах епархii, гэтыя паўнамоцтвы цалкам знаходзіліся ў руках так званых “дваццатак”. Прыватнае навучанне рэлігii, фармальна дазволенае Дэкрэтам 1918 года “Аб аддзяленні царквы ад дзяржавы і школы ад царквы”, фактычна азначала толькі права бацькоў навучаць рэлігii сваіх дзяцей. Дабрачыннасць, сацыяльнае служэнне, паломніцтва да

святыняў таксама забараняліся дадзенай пастановай. Па-за царкоўнымі сценамі дзеянасць духавенства абмяжоўвалася наведваннем паміраючых, на іншыя формы дзеянасці патрабаваўся спецыяльны дазвол мясцовых улад.

Праз месяц, у маі 1929, адбылося прыняцце новай рэдакцыі артыкула 4 Канстытуцыі РСФСР 1925 года [12, с. 217] і ўнясенне аналагічных змяненняў у Канстытуцыі іншых саюзных рэспублік, згодна з якімі права грамадзян на правядзенне рэлігійнай прапаганды было выключана з тэксту гэтых нарматывных актаў, паслужыла юрыдычнай базай, на якой ажыццяўляўся наступ Савецкай дзяржавы на права рэлігійных аўтадынняў.

У выніку ў пачатку правядзення калектывізацыі ўзмацніўся кантроль з боку Аб'яднанага дзяржаўнага палітычнага ўпраўлення за ўсімі працэсамі, звязанымі з рэлігійным жыццём грамадства. З мэтай дыскрэдызацыі царквы органы дзяржаўнай бяспекі праводзілі адпаведныя мерапрыемствы. Для гэтага яны ініцыявалі адмову асобных святароў ад сану, пераводзілі святароў, якія карысталіся аўтарытэтам у другасныя прыходы, да непакорлівых ужываліся такія формы ўздзеяння, як арышт і ссылка, якія ажыццяўляліся без уліку сану і ўзросту. Такі лёс нападкаў Пашына Васілія Дэмітрыевіча, які служыў другім святаром у саборы Раства Хрыстова ў Себежы, выкладаў Закон Божы ў Себежскім гарадскім 4-класным вучылішчы. Арыштаваны 25 лістапада 1929 года з шэрагам іншых святароў епархіі за “антысавецкую агітацыю” і асуджаны да 5 гадоў папраўча-працоўнага канцлагера, пасля чаго яго далейшы лёс невядомы [14, с. 155].

Падобны лёс напаткаў і святара Палюдовіцкай царквы Ветрынскага раёна Раўтовіча Іосіфа Маркавіча. Прычынай яго арышту і зняволення паслужыла пропаведзь, якую ён агучыў у студзені 1930 года: “Молодежь, которая сейчас смеется над верой в Бога, впоследствии будет горько плакать и поплатится жизнью за свои грехи. Шкуры многих будут висесть на заборе, и верующие обязаны спасать церковь, ибо безбожники и коммунисты хотят ее уничтожить” [19, с. 301].

Унутрыцаркоўнае жыццё духавенства Полацкай абанаўленчай епархіі ў 1929 годзе. Становішча Полацка-Себежскай абанаўленчай епархіі ў складніцца ўнутраным бязладдзем – паміж епіскапам Нілам і прадстаўнікамі мясцовага духавенства адбываўся канфлікт. Так, у сваім даносе Беларускаму Сіноду епіскап адзначаў: «Капецкій (настаяцель Мікалаеўскага кафедральнага сабора – аўт. В. Б.) имел неосторожность выявить свою наклонность к рублю... Получилось так, что для духовенства все и еще община их кормила. Я не вытерпел и разнес всех по-военному. После этого он стал шелковым, да и другие бати присмерели, когда увидели, что не на тихого напали. Я матку-правду в глаза луплю» [27, с. 177].

На епархіальnym з’ездзе 22 студзеня 1929 года Ніл Ушакоў закрануў актуальныя пытанні царкоўнага жыцця. Аднак чакаемага выніка не адбылося. Царкоўны ўплыў на жыццё народа слабеў, прыналежнасць да царквы ў шматлікіх выпадках рабілася, калі не прытворнай, то фармальнай, паказной. Гублялася духоўнае ѹднанне мясцовага духавенства. Ніл Ушакоў так аддаваўся аб мясцовым духавенстве: «Кончилось заседание, и вижу, что наша собранность напоминает басню Крылова «Лебедь, рак и щука». Поэтому решает только один епископ. С деньгами дело еще хуже. Правда, священники очень бедны или же умеют ловко притворяться. Но главная вина за прошлое духовенством возлагается на Синод. Так, например, протоіерей Покровский говорил, что Синод может и подождать, так как слишком много пропало его денег. Он посыпал на “Белорусский вестник”, газету не получил, посыпал на 10 календарей, прислали 1, и тот московского издания, посыпал на пасхальную кассу – “Где она?”» [27, с. 177–178].

Непаразуменні паміж духавенствамі горада Полацка не супакоіваліся пачынаючы яшчэ з часу ўтварэння Епархіальнага ўпраўлення. У 1929 годзе яны распачаліся з новай сілай: “...на бывшем общем собрании прихожан Николаевского Собора Гарніцкій открыто заявил, что пока в соборе Капецкий я никаких дел с Собором иметь не желаю, и у него сильная партия. Ходят слухи, что он собрал 50-ку и подал в ВЦИК заявление о передаче 50-ке Михайловского кладбища, откуда и получил, что дело передано на рассмотрение в Белорусский ЦИК (Минск). Само собою разумеется, что отнятие от нас этой церкви очень нам повредить... Прямо ума не проложу как избавиться безболезненно и скоро от Капецкого, а до сентября много крови попортит и вреда делу принесет...” [8, л. 47–47об.], – пісаў епіскап Ніл.

Сярод вясковага духавенства мелі месца сутычкі, як паміж сабой так і з Епархіальным упраўленнем. Незадаволеннасць святара ў чым-небудзь часта прыводзіла да пераходу прыхода да ціханаўцаў ці аўтакефалісташт [20, л. 44]. Так, на пачатку 1929 года на тэрыторыі Полацка-Себежскай епархіі адбылася адна акаличнасць. У Мікалаеўскай царкве ў Дрысе адначасова дзеянічалі два абанаўленчых прычты, што было не характэрна для ўсяго абанаўленчага руха на тэрыторыі Беларусі [25, л. 10].

У выніку непаразумення паміж імі пачаліся спрэчкі. Святар Білецкі паводле пастановы Полацкага епархіальнае ўпраўлення адмовіўся пакідаць прыход і “...начал вести агітацию как в храме с амвона, так равно и по деревням среди прихожан-крестьян о неподчинении Епархіальному управлению, а быть автокефальными” [10, л. 14об.]. Дадзеная сітуацыя негатыўна паўплывала на становішча праваслаўнай царквы на дадзенай тэрыторыі. Рэлігійнасць насельніцтва паступова зніжалася: колькасць праваслаўных веруючых, якія наведвалі царкву, вар’ировалася ад 1 да 30 % у залежнасці ад раёна (найбольш высокія паказчыкі былі зафіксаваныя ў Ветрынскім і Ульскім раёнах) [4, с. 27].

Да бязладдзя ўнутры духавенства, яшчэ дадавалася і цяжкае матэрыяльнае становішча Полацкай абаўленчай епархіі. У сваім рапарце Свяшчэннаму Сіноду епіскап Полацкі і Себежскі адзначаў: “Матэриальное обеспечение как самого ЕУ (Епархиального управления), а равным образом и общин в настоящее время находится в тяжелом, если не больше того, положении. Взносы от общин Епархии на содержание и Св. Синода, и ЕУ были в крайнем запуске. С течением времени накопилась очень большая задолженность. ... В начале года взносы поступали крайне скучно, но ЕУ питало большую надежду на осень, когда по общему предложению ожидалось улучшение материальной моці общини в связи с наступлением времени урожая и как следствие этого, естественно, ожидалось более оживленное поступление взносов, и если не полное, то во всяком случае значительная ликвидация старой задолжности... Но в связи с крайне увеличившимися и ставшими в большинстве случаев непосильными налогами на общини за храмы, в форме страховых взносов за них... взносы по-прежнему поступают крайне слабо и наблюдается даже изменение в этом случае в сторону ухудшения” [5, л. 2об.]. На падтрымку Епархіяльнага ўпраўлення епіскапу Нілу нават давялося прадаць два абрэзы [6, л. 55].

У якасці формы дадатковага абкладання даходаў кулацкіх гаспадарак у 1929 годзе было ўведзена індывідуальнае абкладанне кулацкіх гаспадарак сельскагаспадарчым падаткам. Фармальна гэта сістэма ўсталёўвалася з мэтай узмачніць абкладанне найбольш багатых гаспадарак, даходы якіх улічваліся недастаткова поўна пры спагнанні сельскагаспадарчага падатку на агульных падставах. Дадзеным падаткам абкладаліся даходы ад усіх крыніц сельскай гаспадаркі і ад усіх відаў неземляробчых заробкаў [26, с. 214–215]. Пад дадзены падатак падпадалі і святары, як маючыя непрацоўны прыбытак ад выканання рэлігійных абрадаў. У выніку нявыплаты падаткаў напрыканцы 1929 года пад вартай трымаліся 5 святароў Полацка-Себежскай епархіі [6, л. 2об.]. Сярод іх быў святар Прудзінкаўскай царквы Боркавічскага раёна Белецкі Кірыл. У ягонай заяве ў Полацкую Акруговую Падатковую Камісію паказаны ўвесь цяжар, які абраўнуўся на плечы святароў пасля ўвядзення індывідуальнага абкладання: “Получив окладной лист из коего видно, что я обязан платить сельхозналог 139 рублей 45 коп., имея 1 корову, 1 лошадь, 2 улья пчел при 7 едоках, из них 5 детей к труду неспособных. Меня же обложили индивидуальным сельхозналогом. Такое обложение незаконно, не отвечающее на сей предмет существующему законодательству по следующим причинам: наемным трудом не пользуюсь, посевная площадь в 1929 году не вся засеяна так как с 13 февраля с. г. и по 13 августа я отбывал по суду наказание за с. х. н., который я не мог уплатить по своей бедноте. В мое отсутствие хозяйство, и так разоренное, совершенно пало. 12 февраля произведена продажа моего хозяйства Прудниковым с/с за сельхозналог 1928–29 годов.

Сенокоса у мене 4 десятины, а записано 6 десятин. В 1928 году 2 десятины отняли. Несмотря на мою бедность постановление пленума с/с и членов группы бедноты освободить меня от индивидуального обложения сельхозналогом, и на то, что я находился с 13 февраля сего года по 13 августа в исправдоме, а жена одна с 5 детьми находилась дома, меня обложили на 1929–30 годы. В индивидуальном порядке, но мое хозяйство не подходит. Борковичская Налоговая Комиссия обложила меня индивидуально сельхозналогом как священника, но я побочных заработка не имел, находясь в исправдоме.

21 августа сего года Борковичская финансовая часть РВК потребовала от меня недоимки 102 руб., пени 30 руб. 60 коп.

Действия Борковичской Налоговой Комиссии считаю незаконны: согласно постановлению СНК от 1924–25 года принятве НКФ – продналог неуплаченный служителями религиозного культа в недоимку не считать, а также и согласно постановлению нарсуда Борковичского района, который не приговорил взыскать недоимку, а только к лишению свободы на 6 месяцев.

Имея слабое хозяйство и уплатить сельхозналог 139 руб 45 коп., недоимки 102 руб., пени 30 руб. 60 коп. мне непосильно, а потому прошу Полоцкую Налоговую Комиссию снять с меня индивидуальное обложение, недоимку и пени” [9, л. 3–5об.].

Падобнае становішча было і ў іншага святара Боркавічскага раёна – Забелы Уладзіміра [3, арк. 1а]. За нявыплату падатку У. Забела быў прыгавораны Народным судом Боркавічскага раёна да 1,5 гады пазбаўлення волі [21, арк. 69адв.]. У святара Клясціцкай царквы, М. Квяткоўскага, за падобнае парушэнне быў праведзены воніс маёмы [2, арк. 71]. Святара І. Васютовіча ў двухдзённы тэрмін высылілі з кватэры, і толькі дзякуючы спагадлівасці прыхаджан ён пераехаў на іншую кватэру [17, л. 73об.].

Пад выплату індывідуальнага сельгаспадатку падпадалі не толькі святары, але і дыяканы. У 1929 годзе на два гады пазбаўлення волі быў прысуджаны дыякан Каханавічскай царквы Асвейскага раёна Некрасаў Еўстафій Ігнацьевіч [15, л. 14].

Мелі месца выпадкі, калі святары, не маючы магчымасць плаціць падаткі, адракаліся ад сану. Так, у жніўні 1929 года пакінуў абавязкі святара ў м. Пышна Ксенафоній Цытовіч [1, с. 5].

Кіраўнікі як абаўленчай, так і патрыяршай праваслаўнай царквы ў 1928–1930 гадах неаднаразова звярталіся да савецкага кіраўніцтва з просьбамі аб аблігчэнні прававога і матэрыяльнага становішча праваслаўнага духавенства (абнаўленчы Свяшчэнны Сінод на імя А.І. Рыкава ў снежні 1928 г. і студзені 1929 г.; мітрапаліт Сергій на імя П.Г. Смідовіча 19 лютага 1930 г.) [13, с. 201].

На тэрыторыі Беларускай Мітраполіі на пачатак 1929 года дзейнічала 33 % цэркваў сінадальнай плыні і 67 % іншага кшталту, прычым з апошніх большая колькасць было аўтакефальных [18, л. 37а].

На 1929 год па Полацка-Себежскай абаёнленчай епархіі налічвалася 77 прыходаў, з 17 прыходамі сувязь адсутнічала [7, л. боб.]. У Полацку налічвалася троі самастойных абаёнленчых прыходы: Мікалаеўскі кафедральны сабор, Іана-Багаслоўскі сабор і Міхайлаўская царква. Паміж прычтамі дадзеных прыходаў не было паразумення на глебе матэрыяльнага забеспечэння: "...Во всех этих приходах имеються сами самостоятельные причты, но во избежание вражды и равнении между последними они теперь в отношении доходности объединены в одну общебратскую кружку при Кафедральном Соборе, из которой каждый получает соответствующую часть" [5, л. 3] – зазначаў епіскап Ніл.

У 1929 годзе ў епархію прыехалі двое святароў: пратагерэй Гаўрыл Нікольскі (быў прызначаны ў Валынецкую царкву) і Еўлампій Карміца (вёў службу ў Мікалаеўскім кафедральным саборы).

Пра свае першыя ўражанні пра становішча ў новай епархіі Е. Капліца піша: "... Первое впечатление самое тяжелое. На вокзале никто не встретил, остановился в гостинице, потом уже дали помещение без мебели – теперь все налаживается. Епархиальное управление работает исправно, дела найдены в порядке. Заместитель протоиерей В. Покровский работает усердно. Сабор произвел тяжелое впечатление – пыль, сор, нет диакона, служить нет с кем..." [7, л. боб.].

У 1929 годзе адбылося новае дзяленьне межаў раёнаў. У выніку чаго была створана Вялікалуцкая епархія. У склад яе і ўвайшлі землі, якія знаходзіліся на тэрыторыі РСФСР, але да гэтага часу падначальваліся Беларускаму Свяшчэннаму Сіноду [23, л. 114]. У выніку гэтага тытул кіруючага епіскапа Полацкай абаёнленчай епархіі змяніўся: замест "Полацкі і Себежскі" стаў звацца "Полацкі і Лепельскі" [24, л. 115].

Заключэнне. У канцы 1920-х гадоў адбываецца паступовае ўзмацненне жорсткасці дзяржаўнай палітыкі ў адносінах да Царквы, надыходзіць працяглы этап сістэматычных ганенняў не толькі на РПЦ, але і на ўсе канфесіі на тэрыторыі СССР. Строгая рэгламентацыя жыцця рэлігійных арганізацый, уведзеная ў 1929 годзе, шмат у чым супярэчыла нават дэкрэту 1918 года аб аддзяленні Царквы ад дзяржавы.

Пасля змены дзяржаўнай палітыкі ў адносінах да абаёнленцаў у канцы 1920-х гадоў яны, гэтак жа як і прыхільнікі патрыяршай Царквы, сталі ў масавым парадку падвяргацца арыштам і рэпрэсіям. Для барацьбы з духавенствам выкарыстоўваліся і эканамічныя метады. Святароў абкладалі сельскагаспадарчым і падаходным падаткамі. За няплату падаткаў напрыканцы 1929 года пад вартай трymаліся 5 святароў Полацка-Себежскай епархіі.

Ступень распаўсюджання абаёнленства на тэрыторыі Полацкай-Себежскай епархіі шмат у чым залежыла ад становішча ўнутры Полацкага Епархіяльнага ўпраўлення і яго адносінаў да абаёнленчага архірэя, што прыводзіла да зняцця сану ці пераходу да патрыяршай Царквы асобных святароў.

ЛІТАРАТУРА

1. Адмовіўся ад сана папа (Лепельшчына) // Чырвоная Полаччына. – 1929. – № 64. – С. 5.
2. Вопіс маёmacі грамадзяніна м. Клясціцы Расонскага раёна М. Квяткоўскага // Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (НГАБ). – Фонд 2786. – Воп. 1. – Спр. 454. – Арк. 71.
3. Выпіска з пратаколу № 6/430 Полацкага Акруфа аб прызнанні правільнасці абкладаннем У. Забелы індывідуальным падаткам // Занальны дзяржаўны архіў у г. Полацку (ЗДА ў г. Полацку). – Фонд 129. – Воп. 1. – Спр. 1045. – Арк. 1а.
4. Довгяло, Н.В. Конфессиональные отношения на территории Витебского и Полоцкого округов (1924–1930) / Н.В. Довгяло // Религия и общество-4: сб. науч. тр. / под общ. ред. В.В. Старастенко, О.В. Дьяченко. – Могилев: УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 2009. – С. 27–29.
5. Доклад архиепископа Полоцкого и Себежского Нила о состоянии Полоцкой обновленческой епархии за 1929 г. // Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ). – Фонд 2786. – Оп. 1. – Д. 404. – Л. 2–3.
6. Доклад архиепископа Полоцкого и Себежского Нила о состоянии Полоцкой обновленческой епархии за первый квартал 1929 г. // НИАБ. – Фонд 2786. – Оп. 1. – Д. 454. – Л. 55–56.
7. Доклад архиепископа Полоцкого и Себежского Нила о состоянии Полоцкой обновленческой епархии // НИАБ. – Фонд 2786. – Оп. 1. – Д. 454. – Л. боб.
8. Доклад епископа Полоцкого и Себежского Нила митрополиту Белорусскому Даниилу о состоянии епархии // НИАБ. – Фонд 2786. – Оп. 1. – Д. 454. – Л. 47–47об.
9. Заявление священника Белицкого Кирила в Полацкую окружную налоговую комиссию о незаконном обложении индивидуальным сельскохозяйственным налогом // ЗГА в г. Полоцке. – Фонд 129. – Оп. 1. – Д. 1045. – Л. 3–5об.
10. Заявление церковно-приходского совета Дриссенского Николаевского собора в Белорусский Православный Священный Синод о недовольстве верующих назначением прот. А. Билецкого настоятелем храма // НИАБ. – Фонд 2786. – Оп. 1. – Д. 454. – 14–15об.

11. Из циркулярного письма ЦК ВКП(б) «О мерах по усилению антирелигиозной работы» (Утв. ЦК ВКП(б) 24 января 1929 г.) / В.А. Шевченко // Альманах «Россия. XX век» [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: <http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/1005110>. – Дата доступа: 12.02.2013.
12. Вышинский, А.Я. Конституции и конституционные акты РСФСР (1918–1937) / А.Я. Вышинский. – М.: Изд-во “Ведомостей Верховного Совета РСФСР”, 1940. – 299 с.
13. Крапивин, М.Ю. Внутриконфессиональные конфликты и проблемы межконфессионального общения в условиях советской действительности (октябрь 1917 – конец 1930-х гг.) / М.Ю. Крапивин, А.Г. Даугатов, Ю.Н. Макаров. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. – 624 с.
14. Маракоў, Л.У. Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і царкоўнаслужыцелі Беларусі 1917–1967: у 2 т. / Л.У. Маракоў. – Мінск: Беларускі Экзархат, 2007. – Т. 2: Лабяк-Яскевіч. – 464 с.
15. Меморандум агентурных материалов на кулака Некрасова Е.И. // ЗГА в г. Полоцке. – Фонд 28. – Оп. 1. – Д. 163. – Л. 14.
16. Пастанова Сакратарыяту ЦК КП(б)Б аб мерапрыемствах па ўзмацненні антырэлігійнай работы (Дадатак да пратаколу № 10 § 241 ад 15 красавіка 1929 г.) // Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. – Фонд 4-п. – Воп. 1. – Спр. 4125. – Арк. 16–17.
17. Письмо архиепископу Полоцкому и Себежскому Нилу от прот. А. Благовещенского об обложении подоходным налогом // НИАБ. – Фонд 2786. – Оп. 1. – Д. 454. – Л. 73–74об.
18. Протокол заседания Полоцкого Епархиального Съезда духовенства и мирян Полоцкой епархии от 19 февраля 1929 г. // НИАБ. – Фонд 2786. – Оп. 1. – Д. 454. – Л. 35–39.
19. Протыка, Т.С. Становление советской тоталитарной системы в Беларуси (1917–1941 гг.) / Т.С. Протыка. – Минск: Тесей, 2002. – 688 с.
20. Прошение бывшего священника Дубровской церкви А. Лядковского пред епископом Полоцким и Себежским Нилом о возвращении священного сана // НИАБ. – Фонд 2786. – Оп. 1. – Д. 454. – Л. 43–44.
21. Прыгавор Народнага суда Боркавіцкага раёна Полацкай акругі аб пазбаўленні волі У.М. Забелу ад ухілення выплаты сельскагаспадарчага падатка // НГАБ. – Фонд 2786. – Воп. 1. – Спр. 454. – Арк. 69адв.
22. Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917–1941. Документы и фотографии – М.: Изд-во Библейско-Богословского Института св. апостола Андрея, 1996. – 352 с.
23. Сообщение Белорусского Православного Священного Синода Полоцкому Епархиальному Управлению об изменении границ епархии // НИАБ. – Фонд 2786. – Оп. 1. – Д. 454. – Л. 114.
24. Сообщение Белорусского Православного Священного Синода Полоцкому Епархиальному Управлению о смене титула правящего епископа // НИАБ. – Фонд 2786. – Оп. 1. – Д. 454. – Л. 115.
25. Сообщение Председателя Белорусского Священного Синода Начальнику Дриссенского погранотряда о существовании двух церковно-приходских советов в Дриссенском Николаевским соборе // НИАБ. – Фонд 2786. – Оп. 1. – Д. 454. – Л. 10.
26. Толкушкин, А.В. История налогов в России / А.В. Толкушкин. – М.: Юристъ, 2001. – 432 с.
27. Шиленок, Д. Из истории Православной Церкви в Белоруссии (1922–1939) / Д. Шиленок. – М.: Крутицкое подворье, 2006. – 218 с.

Паступij 26.09.2013

**POLITICAL CHANGES IN THE SOVIET STATE TOWARDS
THE CHURCH AND THE CLERGY IN 1929 BY THE EXAMPLE
OF POLOTSK-SEBEZH RENOVATIONIST DIOCESES**

V. BARANENKA

The author of the article studies changes in public policy towards the Church and the clergy in 1929 by the example of Polotsk-Sebezh renovationist diocese. On the basis of historiographic and archival sources the author studies the prevailing situation on the territory of the diocese. In the legislative sphere a number of regulations were adopted, according to which the struggle against religion was equal to class-political one. The clergy and the faithful of the diocese met a lot of difficulties: different kinds of punishment were inflicted on Orthodox clergy – arrests, defamation, frequent transfers of priests to different parishes, etc. The author depicts one of the reasons for the weakening of renovationist movement in Polotsk and adjacent Pskov regions – confrontation between local clergy. The author makes a conclusion that at the end of the 1920s there was a gradual growth of cruelty in public policy towards the Church, there also came a long period of systematic persecutions. The article introduces a new set of archival documents, and this is an important point for further research on this topic.